

**Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Клецкі раённы выканаўчы камітэт
Рыма-Каталіцкі Касцёл у Беларусі**

праводзяць у Клецку **21 верасня 2018 г.**

Навукова-практычную канферэнцыю

“БЕЛАРУСЬ, КЛЕЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ”

Клецкі край з’яўляецца радзімай продкаў Эдварда Вайніловіча, якія валодалі зямлёй у ваколіцах Клецка. Клецк цесна звязаны з дзейнасцю Э. Вайніловіча. Менавіта ў Клецку ім быў заснаваны камітэт абароны правоў яўрэяў і татар. Акрамя гэтага, у Клецку Э. Вайніловіч у 1881 годзе заснаваў крэдытна-ашчаднае таварыства, вядомае ў гісторыі беларускай банкаўскай справы як “Клецкі банк”. Гэта ўстанова аказала значны ўплыў на плацёжаздольнасць сялян (выдача ім крэдытаў) і развіццё аграрнага сектара.

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Эдвард Вайніловіч (1847-1928): асноўныя моманты біяграфіі.
2. Сувязь Эдварда Вайніловіча з Міншчынай і Клецкім краем.
3. Эдвард Вайніловіч у турыстычнай сферы Клецкага краю: праблемы і перспектывы.
4. Міжнародныя аспекты жыцця і дзейнасці Э. Вайніловіча.
5. Гісторыя Клецка і Клецкага краю.
6. Этнаканфесійны фактар у развіцці Міншчыны і Клецкага краю XIX – першай трэці XX ст.
7. Аграрнае пытанне і зямельны крэдыт у канцы XIX – пачатку XX ст.
8. Банкаўская справа і ашчадныя касы (канец XIX – пачатак XX ст.).
9. Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі XIX – першай трэці XX ст.

Навукова-практычная канферэнцыя пройдзе 21 верасня 2018 г. у г. Клецк Мінскай вобласці.

Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да **1 верасня 2018 г. на электронны адрас** e-mail: hbmt_ih@outlook.com. Кантактны тэлефон (8017)284-18-39.

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў **электронным выглядзе праз e-mail**, і павінна змяшчаць наступныя пункты:

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада

5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.